



**Зводны план  
работы публічных бібліятэк  
Віцебскай вобласці  
на 2016 год**

## Змест

Міжнароднае супрацоўніцтва ў галіне культуры	3
Асветныя акцыі, конкурсы	4
Выдавецкая дзейнасць	7
Мерапрыемствы, накіраваныя на папулярызацыю беларускай культуры, літаратуры і мастацтва	10
Інфармацыя аб мерапрыемствах, прысвечаных святкаванню 125-годдзя з дня нараджэння паэта М. Багдановіча і 95-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі І.П. Шамякіна	22
Выставачныя праекты	24

## Міжнароднае супрацоўніцтва ў галіне культуры

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказны за выкананне
<i><b>ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”</b></i>		
Распрацоўка праекта Пагаднення аб супрацоўніцтве з ДБУК “Смаленская абласная ўніверсальная бібліятэка імя А.Т. Твардоўскага”	I кв.	Адамян Т.М.
Круглы стол “Бібліятэкі прагранічных тэрыторый: супрацоўніцтва ў інтарэсах інавацыйнага развіцця рэгіёна” ў рамках прафесійнага візіта ў Смаленскую абласную ўніверсальную бібліятэку імя А.Т. Твардоўскага	красавік	
Арганізацыя міжнароднага экалітаратурнага конкурсу “Я і мой город” (у рамках рэалізацыі Плана сумесных мерапрыемстваў з ДБУК “Пскоўская абласная ўніверсальная навуковая бібліятэка”)	II паўгоддзе	
<i><b>ДУК “Цэнтральная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна”</b></i>		
Літаратурная сустрэча з паэтамі Латвіі	май	Ляснеўская В.А.
<i><b>ДУК “Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</b></i>		
Удзел у Міжнародным праекце “Беларусь–Германія” міжнароднага благачыннага грамадскага аб’яднання “ЭКОСТРОЙ” сумесна з культурна-адукацыйным цэнтрам “Экодом”	на працягу года	Тарасава І.У.
<i><b>ДУК “Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</b></i>		
Міжнародны паэтычны конкурс “Руднянские зори” (г. Рудня, Смаленская вобласць, Расійская Федэрацыя)	II паўгоддзе	Дрылёнак С.У.

## Асветныя акцыі, конкурсы

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	
<i><b>ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”</b></i>		
Творчы конкурс “Ствары сваю кнігу”	люты	Адамян Т.М.
Абласны конкурс відэаролікаў “Чытаем Багдановіча разам” (да 125-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча)	снежань	
<i><b>ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска”</b></i>		
Акцыя памяці загінуўшых у гады вялікай Айчыннай вайны “День белых журавлей”	май	Данілава Г.Г.
Кніжныя выставы, конкурсы і віктарыны, масавыя мерапрыемствы да Дня горада “Мой горад, у сэрцы ты жывеш маім!”	чэрвень	
Цыклы літаратурных і тэматычных мерапрыемстваў “Волшебный Витебск Марка Шагала”	ліпень	
Культурна-асветная акцыя “Библионочь-2016”	верасень	
Акцыі і інфармацыйныя праграмы, прысвечаныя Сусветнаму дню барацьбы са СНІДАМ	снежань	
<i><b>ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка”</b></i>		
Конкурсы “Лучший читатель лета” і “Лучший читатель года”	на працягу года	Наважылава Н.М.
Акцыя да 75-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны “Вас помнят, вас знают, вами гордятся”	чэрвень	
Бонусная акцыя бясплатнага афармлення чытацкага білета “Стань читателем!”	верасень	
PR-акцыя “В компьютере – новости, а в книге – жизнь”	верасень	
Акцыя-мерчандайзінг “Book-симпатия”	верасень	
Акцыя да Міжнароднага дня сталых людзей і Дня інвалідаў “С открытым сердцем, с добрым словом”	кастрычнік– снежань	
<i><b>ДУК “Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</b></i>		
Культурна-адукацыйная акцыя ў гарадскім парку “Мы – наследники Победы!”	май	Жвікава С.І.
Культурна-адукацыйная акцыя ў гарадскім парку “Орша – город читающий”	ліпень	
Абласное свята паэзіі ў Ляўках з удзелам вядомых беларускіх пісьменнікаў	чэрвень	

Гучныя чытанні каля помніка У. Караткевічу ў гарадскім дзіцячым парку да дня нараджэння і дня памяці знакамітага земляка	на працягу года	
Культурна-асветніцкая акцыя да Дня бібліятэк Беларусі “Нескучный вечер в библиотеке”	верасень	
<b>ДУК “Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</b>		
Раённы конкурс на лепшы краязнаўчы турыстычны маршрут “Знаёмцеся – мая Радзіма”	I–IV кв.	Курмель Т.М.
<b>ДУК “Цэнтральная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна”</b>		
Мерапрыемствы ў рамках рэспубліканскай акцыі “Сямейнае чытанне”	на працягу года	Ляснеўская В.А.
Конкурс чытаючых сямей “Всей семьей в библиотеку”	студзень	
<b>ДУК “Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</b>		
Літаратурна-асветная акцыя “Мы – за чытаючую Беларусь!”	май–ліпень	Нісневіч Г.Д.
Акцыя “З песняй і кніжкай на калёсах” (ЦРБ сумесна з аўтаклубам)	май–ліпень	
Акцыя “Рэкламны лістапад”	верасень	
Акцыя для людзей з абмежаванымі магчымасцямі “Кніга на дом” і “Мы – разам!”	кастрычнік–снежань	
Акцыя “Дзень падпісчыка” правядзём разам” (ЦРБ сумесна з карэспандэнтамі газет “Жыццё Прыдзвіння” і “Вітэбские вести”)	лістапад	
<b>ДУК “Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных бібліятэк”</b>		
Раённы конкурс бібліятэк “Я тут жыву, і край мне гэты дарагі”	сакавік–лістапад	Абрамава А.В.
Свята песні і паэзіі “Вераніцынская зорка-2016”	чэрвень	
<b>ДУК “Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</b>		
Фестываль-конкурс “Самая чытаючая сям’я” ў рамках рэспубліканскай акцыі “Чытем ўсёй сям’ёй”	Студзень–май	Карэпанова І.В.
Раённы агляд-конкурс “Святло паэзіі Максіма Багдановіча” на лепшую пастаноўку работы бібліятэк па прапагандзе творчасці М.Багдановіча	на працягу года	
<b>ДУК “Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</b>		
Раённы бібліятэчны конкурс на лепшы летапіс-хроніку вёскі	на працягу года	Фарэйтарава Н.М.
Конкурс летняга чытання “В гостях у лета книжного”	чэрвень–жнівень	
<b>ДУК “Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</b>		
Сацыякультурныя ініцыятывы для моладзі ў падтрымку чытання: акцыя	на працягу года	Тарасава І.У.

“Библиосумерки”, удзел у руху “Bookcrossing”, “Літаратурная гасцеўня на ТБ”		
<b><i>ДУК “Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>		
Рэалізацыя праекта “Яркае святло таленту” (жыццё знакамітых землякоў) на радыё	на працягу года	Дрылёнак С.У.
Арганізацыя работы лёзненскага падворку на XXV Міжнародным фестывалі “Славянскі базар”	ліпень	
Абласное свята-конкурс самадзейных паэтаў і кампазітараў “Песні сунічных бароў”	ліпень	
Культурна-асветніцкая акцыя “Бібліязмрок-2016” або “Вас чакаюць на востраве чытання”	верасень	
<b><i>ДУК “Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>		
Раённы конкурс “Бібліятэчная выстаўка – візітная картка бібліятэкі”	на працягу года	Бурнасенка Г.І.
Раённы конкурс на лепшую публікацыю ў газеце	на працягу года	
Акцыя “Совпали годы детства и войны” (да Міжнароднага дня вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў)	красавік	
Літаратурная пляцоўка на Дзень горада “Літаратурны салют Полацку”	ліпень	
Лібмоб “Рекламный листопад”	ліпень	
Акцыя “Разам гуляем, разам чытаем” (для дзяцей і іх бацькоў)	ліпень	
Акцыя “День красоты в библиотеке” (ЦРБ)	кастрычнік	
<b><i>ДУК “Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>		
Тэматычная пляцоўка “Чароўны водар Сенненскіх зэлак” (абласное свята-кірмаш “Дажынкi-2016”)	верасень	Мяцеліца А.І.
<b><i>ДУК “Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>		
Выстава – творчы праект “Созвездие талантов наших читателей”	ліпень	Голуб Л.Ф.
<b><i>ДУК “Чашицкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>		
Сацыяльна-культурная акцыя “Бібліязмярканне-2016”	ліпень	Міцькавец С.В.
<b><i>ДУК “Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>		
Раённы агляд-конкурс “Духоўна-маральныя вытокі”	студзень–ліпень	Каралёва І.Л.
Фотапраект “Я вырас тут, і край мне дораг”	студзень–верасень	

## Выдавецкая дзейнасць

Выданне	Тэрмін выканання
<i><b>ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”</b></i>	
Зборнік матэрыялаў Міжнароднай краязнаўчай канферэнцыі, прысвечанай 170-годдзю з дня нараджэння М.Я. Нікіфароўскага	I кв.
Аналітычны агляд дзейнасці дзіцячых бібліятэк Віцебскай вобласці	I кв.
“Бібліятэчная прастора. Віцебскі рэгіён”: інфармацыйна-аналітычны зборнік	II кв.
Бібліяграфічны паказальнік “Беларускі тэатр “Лялька”	III кв.
Метадычныя рэкамендацыі “Бібліятэка в электроннай среде. Актуальныя пытанні статыстычнага ўліку”	IV кв.
Метадычныя рэкамендацыі “Молодые в библиотечном деле: основные векторы кадровой политики”	IV кв.
Метадычны дапаможнік “Библиотечная выставка: в поисках нового формата”	IV кв.
Метадычныя рэкамендацыі “Продвижение библиотеки в социальных сетях”	IV кв.
Аннотированный каталог интернет-ссылок “Культура в Сети”	IV кв.
Агляд “Лепшы публічны цэнтр прававой інфармацыі: па выніках абласнога конкурсу”	IV кв.
<i><b>ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска”</b></i>	
Інфармацыйнае выданне “Нашы славытыя землякі” вып. 12	люты
Інфармацыйнае выданне “Літаратурнае падарожжа па вуліцах Віцебска”	красавік
Буклет “Покровский собор”	верасень
Буклет “Тамара Шашкіна”	кастрычнік
Інфармацыйнае выданне “І зорка гарыць, і не вяне вянок”: да 125-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча	лістапад
Інфармацыйны бюлетэнь “Літаратура па краязнаўстве”	штомесяц
<i><b>ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка”</b></i>	
Інфармацыйна-бібліяграфічны спіс з серыі “З народных крыніц: Каляда”	студзень
Рэкламная лістоўка да Міжнароднага дня роднай мовы “Дакраніся да роднага слова”	люты
Інфармацыйны буклет да Сусветнага дня здароўя “Движение – жизнь”	красавік
Інфармацыйнае выданне “Летопись жизни и творчества Николая Гумилева”	красавік
Інфармацыйны буклет да Сусветнага дня без тытуню “Пусть всегда будет завтра!”	май
Інфармацыйны буклет да Міжнароднага дня сям’і	май

“Все, что семьи касается”	
Інфармацыйны дайджаст “Поиск. Призвание. Профессия”	май
Інфармацыйны буклет да 50-годдзя А. Бадака “Душа настроена на творчасць”	люты
Інфармацыйны буклет да 85-годдзя з дня нараджэння П.А. Місько “Ён быў мысляром і фантазёрам...”	сакавік
Інфармацыйнае выданне “Мастакі-юбіляры 2016 года”	штоквартальна
<b><i>ДУК “Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Буклеты “Падарожжа па краіне беларусаў” (да 115-годдзя з дня нараджэння В. Вольскага), “Я хаджу закаханы ў твае краявіды...” (да 85-годдзя з дня нараджэння Н. Гілевіча)	на працягу года
<b><i>ДУК “Цэнтральная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна”</i></b>	
Буклет “Медыцынская справа на Браслаўшчыне” (выпуск № 2)	люты
Серыя буклетаў “Старонкі Браслаўскай гісторыі”	сакавік–верасень
<b><i>ДУК “Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Буклет “Быць художником – великая честь и счастье” (да юбілею В. Шчаснага)	на працягу года
Буклет “Я вернусь” (да 70-годдзя з дня нараджэння В. Рудога)	
Краязнаўчы даведнік “Верхнядзвіншчына літаратурная”	
Кніга вершаў “С днем рождения, Верхнедвинск!”	
Кніга вершаў Р. Анкіновіч “Шчасцейка ў дом...”	
Буклет “Яна сеяла зярняты дабрыні” (да 100-годдзя з дня нараджэння М. Барсток)	
Анатаваны бібліяграфічны паказальнік “Душе полезное чтение”	
Інфармацыйны дайджэст “Культура роднага края”	
Буклет “Вастрыў, як штык, пярэ, іголка...” (да 75-годдзя часопіса “Вожык”)	
Інфармацыйны даведнік “На крыжовых шляхах: каталіцкія храмы	
<b><i>ДУК “Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Інфармацыйны даведнік “Жыццё без кнігі не ўяўляю я” (пра ветэранаў працы Глыбоцкай ЦБС)	чэрвень
Зборнік “Музеі Глыбоцкага раёна”	ліпень
Буклеты “Гісторыка-культурныя і прыродныя адметнасці Псеўскага краю”, “Славутыя мясціны Удзелаўшчыны”, “Гонар і слава Азэрэччыны”, серыя “Турыстычная Глыбоччына”	на працягу года
<b><i>ДУК “Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных бібліятэк”</i></b>	
Буклет “Сугучча беларускай ліры” (да 75-годдзя з дня нараджэння У. Мулявіна)	студзень
Буклет “Чалавек вялікай душы” (да 95-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна)	студзень



Буклет “Как интересно все на свете с книгами Яговдика детям”	люты
Буклет “Успешные земляки – пример молодежи” (присвечаны Ж. Алфёраву)	сакавік
Серыя буклетаў “Знакамітыя землякі”	сакавік–снежань
Буклет “Корытенский мох”	красавік
Буклет “Славянскому базару – 25 лет”	чэрвень
<b>ДУК “Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</b>	
Бібліяграфічныя зборнікі “Святыні Докшыцкага краю” і “Яны ўзбагацілі культуру Докшыччыны”	ЦРБ, на працягу года
<b>ДУК “Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</b>	
Летапіс-хроніка “Гісторыя ЦБС”	на працягу года
Зборнік вершаў В. Ціханавы і І. Малчанавай	студзень–красавік
Зборнік дыялектызмаў Дубровенскага раёна	сакавік
Зборнік краязнаўчых матэрыялаў А.Я. Гаўруцікава	на працягу года
Зборнік твораў пра Дубровеншчыну “Шчырыя словы пра родны кут”	верасень
<b>ДУК “Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</b>	
Бібліятэчны каляндар “Даты. Кнігі. Імёны. 2016”	снежань
Буклеты “Я не хачу мяняць свой лёс..!” (да 80-годдзя з дня нараджэння Г. Бураўкіна), “Паэт народны, паэт сапраўдны” (да 85-годдзя з дня нараджэння Н. Гілевіча), “Адвечная радасць – праца” (да 70-годдзя з дня нараджэння С. Законнікава), “Жыццё даецца, каб жыццё тварыць” (да 85-годдзя з дня нараджэння А. Вярцінскага), “Лепельшчына літаратурная: П. Дудо – 105 год”	ІІІ кв.
<b>ДУК “Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</b>	
Рэкамендацыйныя бібліяграфічныя спісы літаратуры да юбілейных дат пісьменнікаў: “Сын свайго часу” (да 95-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна), “Сапраўды народны і незабыўны” (да 95-годдзя з дня нараджэння І. Мележа), “Зорка на літаратурным небасхіле” (да 125-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча)	на працягу года
Буклет “Рейтинг года. Читаемые книги”	снежань
<b>ДУК “Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</b>	
Інфармацыйныя выданні “Знамянальныя і памятныя даты Полаччыны” і “Сцэнарыі лепшых масавых мерапрыемстваў”	на працягу года
<b>ДУК “Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</b>	
Буклеты “Добро пожаловать в библиотеку агрогородка”, “Турыстычныя маршруты Пастаўшчыны”.	на працягу года
<b>ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна”</b>	
Буклеты “Прафесій розных многа” і “Запрашаем у бібліятэку. Расонскай раённай бібліятэцы – 90 гадоў”	І–ІІІ кв.
<b>ДУК “Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</b>	
Буклет “Клуб “Сямейная акадэмія”	май
Зборнік “Легенды і паданні Сенненскага краю”	жнівень
Буклет “Народны лялечны тэатр кнігі “Пятрушка”	верасень

<b><i>ДУК “Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Буклеты “Іх імёны ў памяці нашай назаўсёды” (да 105-годдзя з дня нараджэння Герояў Савецкага Саюза П.Ф. Сычэнкі і М.П. Лугоўскага і да 95-годдзя з дня нараджэння Героя Савецкага Саюза М.С. Камельчыка), “Нескароны талент” (да 115-годдзя з дня нараджэння пісьменніка М. Зарэцкага), “Верны клятве Гіпакрата” (да 90-годдзя з дня нараджэння земляка, доктара медыцынскіх навук У.У Гарбачова)	на працягу года
<b><i>ДУК “Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Буклеты “Святлана Алексіевіч – стваральнік помніка пакутам і мужнасці ў наш час”, “З калыскі верыў я сваёй зямлі” (да 70-годдзя з дня нараджэння С. Законнікава).	на працягу года
Кніга вершаў Т. Барадзёнак “З любоўю да роднага краю, да роднай зямлі”	на працягу года
<b><i>ДУК “Чашиціцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і правядзенню Года культуры ў бібліятэках раёна	люты
Цыкл буклетаў да літаратурных юбілейных дат “Юбіляры 2016 года”	чэрвень
<b><i>ДУК “Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Буклеты “Помнікі прыроды нашага краю”, “Святыні землі Шарковшчынскага краю”, “Легенды і паданні Шаркаўшчынскага краю”	на працягу года
<b><i>ДУК “Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Краязнаўчы экскурс па гісторыі Амбрасавіцкага краю	на працягу года
Буклет “Юбіляры года” (І. Шамякін, І. Мележ, К. Крапіва)	студзень–май

## Мерапрыемствы, накіраваныя на папулярызацыю беларускай культуры, літаратуры і мастацтва

Назва мерапрыемства	Срок выканання
<i>ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”</i>	
Падарожжа ў часе “Дзяцінства Івана Шамякіна” (да 95-годдзя з дня нараджэння пісьменніка)	I кв.
Прэзентацыя кнігі А. Крыклівец “За строкой”	студзень
Цыкл “Краязнаўчыя сустрэчы”: Моладзевыя краязнаўчыя праекты: фальклорна-этнаграфічная суполка “Поўня” прадстаўляе...	люты
“Тэатр-клас” І. Баярынцава і навучэнцаў УА “Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і мастацтваў”	сакавік
“У пошуках мінулага” – 70 год з дня нараджэння журналіста, краязнаўца А.М. Падліпскага	красавік
Прэзентацыя кніг В. Паўлючкова “Віцебскі трамвай: людзі,событыя, факты” і “Віцебскі трамвай: дакументы і матэрыялы”	красавік
Прэзентацыя камбінаванай БД “Мастакі Віцебшчыны”	красавік
Творчы вечар акцёра, вядучага майстра сцэны Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа Ю. Цвіркі	красавік
Сустрэча з лаўрэатамі абласной літаратурнай прэміі імя Петруся Броўкі	май
Вечарына, прысвечаная 30-годдзю стварэння музея “Гісторыя Заронаўскага краю”.	май
Вечарына да 50-годдзя краязнаўца, намесніка дырэктара Віцебскага абласнога краязнаўчага музея В. Шышанава	верасень
Літаратурная вечарына да 65-годдзя Ф. Палачаніна	верасень
Імпрэза, прысвечаная 30-годдзю з дня пастаноўкі першага спектакля Беларускамі тэатрам “Лялька” і 70-годдзю мастацкага кіраўніка В. Клімчука	верасень
Сустрэча з краязнаўцам, педагогам М. Піваварам	лістапад
Вечарына да 70-годдзя беларускага фотамастака М. Шмерлінга	снежань
Прэзентацыя кнігі Т. Красновай-Гусачэнкі “Новогодние приключения Маруси”	снежань

<b><i>ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска”</i></b>	
Дні літаратуры да 95-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна “Легенды і праўда жыцця”	бібліятэкі сістэмы, студзень
Дні літаратуры да 120-годдзя з дня нараджэння К. Крапівы “Шляхі да ісціны”	бібліятэкі сістэмы, сакавік
Дні літаратуры “Жыць будзе край, Купала будзе жыць!”	бібліятэкі сістэмы, чэрвень
Літаратурнае свята да Дня горада “Віцебскі літаратурны бульвар”	ЦГБ імя М. Горкага, чэрвень
Дзень памяці Еўфрасінні Полацкай “Нябесная апякунка беларусаў”	бібліятэка імя Еўфрасінні Полацкай, чэрвень
“Напісанае застаецца...” (кніжныя выставы, гістарычныя вандроўкі, сустрэчы з пісьменнікамі, прэзентацыі лепшых беларускіх выданняў да Дня беларускага пісьменства)	бібліятэкі сістэмы, верасень
Дні літаратуры да дня нараджэння Я. Коласа “Зямлі беларускай народны пясняр...”	бібліятэкі сістэмы, кастрычнік
Дні літаратуры, прысвечаныя творчасці У. Караткевіча “Уладзімір Караткевіч. Быў. Ёсць. Буду.”	бібліятэкі сістэмы, лістапад
<b><i>ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка”</i></b>	
Выстава-бенефіс “Прапаведнік духоўнасці і чалавечнасці” (да 95-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна)	ЦБ імя У. Маякоўскага, студзень
Агляд-рэклама твораў беларускіх пісьменнікаў А. Бадака, Р. Баравіковай, В. Гапеева, Я. Хвалея “Ужо не дзеці, але яшчэ не дарослыя” (з цыкла “Адкрыў для сябе беларускую кнігу”)	дзіцячая бібліятэка імя С. Маршака, студзень
Гучныя чытанні казак “Залатыя кросны душы” (да 60-годдзя з дня нараджэння У. Ягоўдзіка)	бібліятэка-філіял №8, люты
Акцыя да Міжнароднага дня роднай мовы “Дакраніся да роднага слова”	бібліятэка імя Я. Коласа, люты
Сустрэча з пераможцай літаратурнага конкурсу “1 глава” А. Хвашчэўскай	цэнтральная гарадская бібліятэка імя У. Маякоўскага, верасень
Літаратурнае падарожжа “Казачны куфэрак У. Караткевіча”	бібліятэка імя У. Караткевіча, лістапад
<b><i>ДУК “Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Цыкл мерапрыемстваў “Когда приходит мудрости пора, душа становится богата и щедр...” па творчасці Алеся і Надзеі Стаховіч	Межаўская сельская бібліятэка, на працягу года
Цыкл мерапрыемстваў па папулярызацыі творчасці пісьменнікаў Галіны і Сяргея Трафімавых	бібліятэкі сістэмы, на працягу года
Літаратурна-музычная радыёперадача “Музыка святла і прыгажосці” (да 75-	бібліятэка № 12, студзень

годдзя з дня нараджэння У. Мулявіна)	
Літаратурна-паэтычная гадзіна “Чараўнік прыходзіць да дзяцей” (да 65-годдзя з дня нараджэння М. Пазнякова)	дзіцячая бібліятэка імя У. Караткевіча
Свята роднай мовы “Роднае гучанне”	Юрцаўская сельская бібліятэка, люты
Патрыятычная акцыя “Час чытаць кнігі роднай краіны!”	Зубаўская сельская бібліятэка, люты
Урок беларусазнаўства “Ручай крышталёнай мовы роднай”	Арэхаўская гарпасялковая бібліятэка, люты
Літаратурная гадзіна-партрэт “Цудоўны пісьменнік і чалавек” (да 95-годдзя з дня нараджэння І. Мележа)	Антоніўская сельская бібліятэка, люты
Гісторыка-пазнавальная гадзіна па кнізе У. Ягоўдзіка “Сем цудаў”	Міцькаўшчынская сельская бібліятэка, люты
Прэзентацыя кнігі Т. Красновай-Гусачэнкі “Эта книга детям обо всем на свете”	Засеклінская сельская бібліятэка, красавік
Гадзіна паэзіі па творчасці Т. Красновай-Гусачэнкі “Я роджена быць поэтом”	Шыбекская сельская бібліятэка, красавік
Літаратурна-фальклорныя святы “Купальская ночка”, “Папараць-кветка”, “Ой, рана на Івана”	бібліятэкі сістэмы, ліпень
Гадзіна паэзіі “Вершы, што кранаюць сэрца” (да 80-годдзя з дня нараджэння Г. Бураўкіна)	бібліятэка № 10, жнівень
Літаратурнае спатканне “Паэзія глыбокай веры” (да 85-годдзя з дня нараджэння Н. Гілевіча)	бібліятэка імя У. Корбана, верасень
Тэматычная вечарына “Повязь часоў – беларускі ручнік”	Андрэўшчынская сельская бібліятэка, кастрычнік
Дэкада памяці У. Караткевіча (літаратурная вечарына і бібліятэчная выстава “...Для нас вершы яго будуць гучаць і праз дзесяць гадоў і праз дзвесце”, выстава дзіцячых малюнкаў “І чытаем, і малюем”)	дзіцячая бібліятэка імя У. Караткевіча, лістапад
<b><i>ДУК “Бешанковіцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Літаратурна-абрадавае прадстаўленне “Шчодры вечар, добры вечар”	Стрыжаўская сельская бібліятэка, I кв.
Гадзіна народных традыцый “Каляда ідзе казку вядзе”	Драздоўская сельская бібліятэка, I кв.
Выстаўка-прагляд “Пад ветразем роднага слова”	ЦРБ, III кв.
Літаратурна-пазнавальная праграма “Мову матчыну шануйце!”	Вярхоўская сельская бібліятэка, III кв.
Тэатралізаванае прадстаўленне “Купальскі карагод”	Бачэйкаўская сельская бібліятэка, III кв.
Літаратурны калейдаскоп “Паслядоўнікі Скарыны”	Ржаўская сельская бібліятэка, III кв.
Гістарычны экскурс “Ад Скарыны да нашых дзён”	Ульская сельская бібліятэка, III кв.

<b><i>ДУК “Цэнтральная бібліятэчная сістэма Браслаўскага раёна”</i></b>	
Музычная гасцёўня “Беларускі пясняр” (да 75-годдзя з дня нараджэння У. Мулявіна)	Іказненская сельская бібліятэка, студзень
Дэкада папулярызацыі беларускай літаратуры “У родным слове – цэлы свет”	ЦРБ, люты
Бліц-агляд кніг С. Алексіевіч “Кнігі, напісаныя жыццём”	ЦРБ, люты
Пазнавальная гадзіна “Беларусь – мой край задумчывый і нежны”	Браслаўская дзіцячая бібліятэка, люты
Тызень беларускай мовы і літаратуры	Друеўская сельская бібліятэка, люты
Тызень нацыянальнай культуры	Слабодкаўская сельская бібліятэка, сакавік
Гадзіна разважанняў “Книги, которые потрясли нас”	ЦРБ, май
Літаратурная сустрэча з беларускай пісьменіцай І. Хадасевіч-Лісавой	ДБ, май
Творчая сустрэча з мясцовым паэтам М. Ролікам	Казянская сельская бібліятэка, чэрвень
Літаратурны агенчык “Усе жыццё ў падарожжы – ад першых да апошніх дзён” па творчасці паэта А. Салтука	Друеўская сельская бібліятэка бібліятэка, жнівень
Творчыя сустрэчы на браслаўскай зямлі (Т. Краснова-Гусачэнка)	ЦРБ, верасень
Абмеркаванне аповесці М. Кукуця “Растаптаная ружа”	Мяжанская сельская бібліятэка, верасень
Літаратурна-музычная імпрэза “Спявак з Нарачанскага краю” па творчасці М. Танка	Друеўская сельская бібліятэка, кастрычнік
Падарожжа па кнізе С. Гук “Юшка Вялеса”	Ахрэмаўская сельская бібліятэка, кастрычнік
<b><i>ДУК “Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Вечар паэзіі “Паэтычныя імёны Верхнядзвіншчыны”	Марозаўская сельская бібліятэка, студзень
Акцыя “Пачытай са мной па-беларуску”	ЦРБ, люты
Літаратурны вечар “Здесь оставил я души частичку” (да 70-годдзя В. Рудога)	Асвейская гарпасялковая бібліятэка, чэрвень
Кніжны event “Літаратурны салют любімаму гораду”	ЦРБ, ліпень
Тэматычны вечар “Я вырос здесь, и край мне этот дорог” (да 150-годдзя вёскі Бігосава)	Бігосаўская сельская бібліятэка, ліпень
Літаратурная гадзіна па творчасці пісьменнікаў-ураджэнцаў “Згадаю ўсё, што сэрцу міла, што сэрцу дорага было”	Асвейская гарпасялковая бібліятэка, верасень
Дзень роднай мовы “Жывая спадчына”	Нураўская сельская бібліятэка, верасень
<b><i>ДУК “Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Краязнаўчы праект “Гісторыя развіцця раёна ў гісторыі вёсак”	Сасноўская сельская бібліятэка, на працягу года
Прэзентацыя кнігі С. Сівалобава “Поле жыцця”	Кіраўская сельская бібліятэка, студзень
Вечар-ушанаванне “Ганаровы грамадзянін	Капцянская сельская бібліятэка, люты

раёна” (да 90-годдзя краязнаўцы раёна В.Д. Цярэшчанкі)	
Літаратурнае знаёмства “Салаўіная песня каханья” (да 50-годдзя з дня нараджэння А. Бадака)	Тулаўская сельская бібліятка, люты
Паэтычная мазаіка “Чараўнік паэтычнай стыхіі” (да 70-годдзя з дня нараджэння А. Салтука)	Ноўкінская сельская бібліятэка, сакавік
Краязнаўчы праект “Сцяжынкамі А. Сапунова: ад Усвят да Віцебска”	Мазалаўская сельская бібліятэка, на працягу года
Літаратурны праменад “Мой беларускі, мой адзіны край, ад калыскі дарагі” (да 80-годдзя з дня нараджэння Г. Бураўкіна)	Варонаўская сельская бібліятэка, жнівень
<b>ДУК “Гарадоцкі культурна-асветніцкі цэнтр і сетка публічных бібліятэк”</b>	
Цыкл фальклорна-этнаграфічных экспедыцый “Ад родных ніў”	Халамерская сельская бібліятэка, май–верасень
Дзень беларускай кнігі “Прысвечана і адрасавана дзецям” (сустрэча з членамі рэдакцыі выдавецтва “Пачатковая школа”)	Гарадоцкая раённая дзіцячая бібліятэка, красавік
Творчы вечар паэтэсы Н. Саветнай “Я в небо прорастваю взглядом”	ЦРБ, красавік
Тэатральна-гульнівая праграма да народнага свята Івана Купалы “Купалінка, Купалінка”	Межанская сельская бібліятэка, ліпень
Эколага-краязнаўчае падарожжа “Мар’ямпаль – Мар’іна поле”	Прудніцкая сельская бібліятэка, кастрычнік
<b>ДУК “Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</b>	
Літаратурная відэагадзіна “Яна была першай”, прысвечаная творчасці С. Алексіевіч	ЦРБ, красавік
Сустрэчы з майстрамі і ўмельцамі Глыбоцкага раёна “Рукам – работа, а душы – радасць” (з майстрамі народнага клуба “Крыніца”), майстар-клас “Краіна вышыванага хараства” (з майстрам па вышыўцы З.І. Стахаевіч)	бібліятэкі-філіялы, на працягу года
Гутарка на радыё “Жыве ў вяках беларускае слова”	ЦРБ, люты
Гадзіны цікавай асобы “Ён з нашага, Глыбоцкага раёна...” (К.С. Дуж-Душэўскі, Б.М. Волін), краязнаўчыя гадзіны “Маэстра з Палевачоў”, “З Празарокаў у шлях шырокі” (І.Ц. Буйніцкі), творчае дасье “Творчество – это судьба” (М. Калакольцаў).	бібліятэкі-філіялы, на працягу года
Сустрэча з пісьменнікам А. Чароміным	ЦРБ, люты
<b>ДУК “Дошчыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</b>	
Фальклорнае свята “Рождественская светит звезда”	Літоўская сельская бібліятэка-клуб, студзень
Літаратурны вечар “У родным краі” (да 65-годдзя з дня нараджэння М. Пазнякова)	Крулеўшчынская сельская бібліятэка, студзень
Свята роднага слова “Ведай мову сваю,	дзіцячая раённая бібліятэка, люты

беларус”	
Літаратурнае знаёмства “Вандроўкі з У. Ягоўдзікам”	дзіцячая раённая бібліятэка, люты
Свята “Беларускія народныя гульні”	Бярозаўская сельская бібліятэка, сакавік
Экскурс-падарожжа па творчасці пісьменніка І. Чыгрынава “Выдатны майстар слова”	ЦРБ, красавік
Вечар-партрэт “Паэт з душою беларуса” (да 70-годдзя з дня нараджэння У. Някляева)	ЦРБ, ліпень
Вечар-ушанаванне “Шчырая вера ў Бога” (да 65-годдзя з дня нараджэння Ф. Палачаніна)	ЦРБ, жнівень
Літаратурная сустрэча з пісьменнікамі “Голас сумлення”	Бягомльская гарпасялковая бібліятэка, жнівень
Літаратурныя чытанні “І кружыцца планета” (да 115-годдзя з дня нараджэння В. Вольскага)	Станіслаўская сельская бібліятэка-клуб, верасень
<b><i>ДУК “Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Краязнаўчы праект “Ляды. Ведай свой край”	сельская бібліятэка аграгарадка Ляды, на працягу года
Вечар паэзіі “З любоўю кожны радок”	ЦРБ, сакавік
Літаратурная гадзіна “Творы П. Місько – дзецям”	сельская бібліятэка аграгарадка Станіславава, сакавік
Літаратурны партрэт “Шчодры талент зямлі Дубровенскай” (да 90-годдзя з дня нараджэння В. Праскурава)	сельская бібліятэка аграгарадка Верамееўшчына, чэрвень
Тэатралізаванае прадстаўленне “Купальскі вечарок”	сельская бібліятэка аграгарадка Арловічы, ліпень
Літаратурнае знаёмства “Пакуль не высахла крыніца” (да 70-годдзя з дня нараджэння С. Законнікава)	сельская бібліятэка – музей ільну аграгарадка Баброва, верасень
Вячоркі “расло жыта, росло ў полі”	сельская бібліятэка – клуб аграгарадка Сіпішчава, верасень
<b><i>ДУК “Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Выстава-дасье “Талент народны – народу прысвечаны” (да юбіляў беларускіх пісьменнікаў)	бібліятэкі сістэмы, на працягу года
Цыкл мерапрыемстваў па краязнаўстве “Лепель – радзімы куток”	ЦРБ, на працягу года
Пазнавальна-фальклорныя гадзіны “Святы і абрады беларусаў”	бібліятэкі сістэмы, на працягу года
Цыкл мерапрыемстваў на гарадскіх пляцоўках “Бібліятэчны падворак”	ЦРБ, на працягу года
<b><i>ДУК “Лёзненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Літаратурная акцыя “Час чытаць Івана Мележа”	ЦРБ, люты
Гадзіна творчасці пісьменніка “Пра лепшы лёс спяю народу” (да 130-годдзя з дня нараджэння З. Бядулі)	сельская бібліятэка аграгарадка Стасева, красавік
Сюжэтна-забаўляльная праграма “Госця	ЦРБ, сакавік



наша – дарагая Масленіца!”	
Літаратурная вечарына “Таямніцы паэтычнага слова” (сустрэча з Т. Красновай-Гусачэнка)	Барсееўская сельская бібліятэка, сакавік
Гісторка-краязнаўчае падарожжа “Гісторыя маёй вёскі”	сельская бібліятэка аграгарадка Якубаўшчына, сакавік
Паэтычна-краязнаўчая гасцёўня “І будзе слова землякоў гучаць над роднаю старонкай”	ЦРБ, ліпень
Літаратурныя чытанні “Алаіза – наша песня і кветка” (да 140-годдзя з дня нараджэння А. Пашкевіч)	ЦРБ, ліпень
Бібліяпартрэт “Паклон табе, мой беларускі край!”	Сельская бібліятэка аграгарадка Стасева, верасень
Літаратурны вечар “Жывое слова” з удзелам беларускіх пісьменнікаў	ЦРБ, верасень
<b><i>ДУК “Міёрская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Музычна-літаратурная вечарына “Сугучча беларускай ліры” (да 75-годдзя з дня нараджэння У. Мулявіна)	Дзісенская гарадская бібліятэка, студзень
Моўны практыкум “На роднай мове размаўляю”	Міёрская дзіцячая бібліятэка, люты
Фальклорнае свята “Вясеннія галасы”	Дзісенская дзіцячая бібліятэка, май
Літаратурнае падарожжа па творчасці В. Віткі “Сустрэча з казачнікам”	Дзісенская дзіцячая бібліятэка, май
Краязнаўчае падарожжа “Любі свой край – памятай сваю гісторыю”	Далгінаўская сельская бібліятэка, верасень
Кніжнае свята да Дня бібліятэк Беларусі “Кніжны бульвар”	ЦРБ, верасень
<b><i>ДУК “Полацкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Літаратурная гадзіна “А на зямлі яго не згасне след” (да 95-годдзя з дня нараджэння І. Мележа)	Нацкая сельская бібліятэка, люты
Паэтычнае фае “Мілагучнае, звонкае, роднае слова”	Бібліятэка-філіял № 3 імя Я. Купалы, люты
Пасхальныя вячоркі “Дзень святых цудаў”	Ветрынская гарпасялковая бібліятэка, май
Сустрэча-дыялог з народным майстрам М.П. Казачонак “Роднаму краю крупінку душы прысвячаю”	Руднянская сельская бібліятэка, май
Вечар-сустрэча “Я вырос здесь и край мне этот дорог” (да заснавання г.п. Ветрына)	Ветрынская гарпасялковая бібліятэка, жнівень
Літаратурная вечарына “Чытаем беларускую кнігу”	Карпецкая сельская бібліятэка, верасень
Краязнаўчае падарожжа “Вялікая роля маленькай радзімы” (да Дня г. Полацка)	Дрэтуньская сельская бібліятэка-клуб, верасень
Тэматычны вечар “Вандроўка ў родную мову”	Астроўшчынская сельская бібліятэка, верасень
Краязнаўчая гасцёўня “Пусть ведают потомки родной земли минувшую судьбу” (да 90-годдзя з дня адкрыцця Полацкага краязнаўчага музея)	ЦРБ, лістапад

<b><i>ДУК “Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Літаратурны партрэт Я. Сіпакова “3 душы ўвесь чалавек сабраны”	Ляхаўшчынская сельская бібліятэка, студзень
Прэзентацыя кнігі М. Пазнякова “Спявае жыта”	Палеская сельская бібліятэка, студзень
Літаратурна-музычная гадзіна па творчасці І. Мележа “Палескай зямлі волат”	Навасёлкаўская сельская бібліятэка, люты
Акцыя “Размаўляй па-беларуску”	Дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі, люты
Вечарына беларускай паэзіі “Святло кахання не згасе”	Сяргеевіцкая сельская бібліятэка, сакавік
Гадзіна фальклору “Калыханка з вуснаў бабулі маёй”	Казлоўшчынская сельская бібліятэка, сакавік
Квэст – гульня “Таямніцы роднага горада”	Дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі, красавік
Літаратурная вечарына па творчасці А. Нафрановіча “У яго вершах жыве Беларусь”	ЦРБ, красавік
Агляд творчасці Б. Сачанкі “Пошукі ўласнай сцяжыны”	Ляхаўшчынская сельская бібліятэка, май
Літаратурны партрэт Г. Далідовіча “У пошуках духоўных каштоўнасцей”	Юнькаўская сельская бібліятэка, чэрвень
Падарожжа ў мінулае “Традыцыйнае адзенне беларусаў”	Навасёлкаўская сельская бібліятэка, ліпень
Фальклорнае свята “3 крыніц народных чэрпаем натхненне”	Ляхаўшчынская сельская бібліятэка, лістапад
<b><i>ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма Расонскага раёна”</i></b>	
Літаратурная вечарына “А на зямлі яго не згасне след” (да 95-годдзя з дня нараджэння І. Мележа)	Сяляўшчынская сельская бібліятэка, I кв.
Літаратурная гадзіна “Смеху ачышчальная сіла” (да 120-годдзя з дня нараджэння К. Крапівы)	ЦРБ, I кв.
Літаратурна-музычная вечарына “Прызнанне” (да 80-годдзя з дня нараджэння Г. Бураўкіна)	Заборская сельская бібліятэка, III кв.
Літаратурная гадзіна “Сорак гадоў і вечнасць” (да 140-годдзя дня нараджэння Цёткі)	Янкавіцкая сельская бібліятэка, III кв.
Фальклорная праграма “У цёткі Лявоніхі на Вялікдзень”	Клясціцкая сельская бібліятэка, II кв.
Фальклорная праграма “Агонь разгараецца – Купалле збіраецца”	ЦРБ, III кв.
Вечар-успамін “Ахапіла чаромхай ваколіцу” (да 70-годдзя з дня нараджэння А. Салтука )	Сакалішчанская сельская бібліятэка, III кв.
<b><i>ДУК “Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Цыкл мерапрыемстваў да Года культуры “Культурным традыцыям жыць і не знікаць”	бібліятэкі сістэмы, на працягу года
Мележаўскія чытанні “Вялікі дар нашчадкам” (да 95-годдзя з дня нараджэння пісьменніка)	Ходцаўская сельская бібліятэка, люты

Фальклорная гадзіна “Каларытнае і трапнае беларускае слова”	бібліятэкі сістэмы, люты
Прэзентацыя літаратурна-паэтычнага зборніка “Сенненшчына сінявокая”	ЦРБ, сакавік
Ваенна-патрыятычныя чытанні “Былого незабвенные страницы” (да 90-годдзя з дня нараджэння В. Быкава)	Пламенская і Латыгальская сельскія бібліятэкі, ліпень
Паэтычны ланцужок “Мой беларускі, мой адзіны край, ад калыскі дарагі”	бібліятэкі сістэмы, на працягу года
<b><i>ДУК “Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Паэтычная вечарына па творчасці Р. Баравіковай “А на душы і светла і шчымліва”	сельская бібліятэка аграгарадка Заднева
Літаратурная гульня па творчасці В. Віткі “Паэт, казачнік і сябар дзяцей”	Навасельская сельская бібліятэка-клуб
Вечар-партрэт да 115-годдзя з дня нараджэння М. Зарэцкага “Не скароны талент”	Коханаўская гарпасялковая бібліятэка
Літаратурна-тэматычны вечар да 95-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна “Жыццё пісьменніка – жыццё народа”	ЦРБ
Фальклорнае свята “Жывая вада бацькоўскіх крыніц”	сельская бібліятэка аграгарадка Серкавіцы
Бібліяграфічны агляд літаратуры “Лінія лёсу, намалеванная пэндзалем: мастакі Талачыншчыны”	ЦРБ
Вечар краянаўства “Зямля бацькоў – жыцця крыніца”	сельская бібліятэка аграгарадка Варанцэвічы
Прэзентацыя новых кніг А. Шнэйдара “З любоўю да роднай зямлі”	ЦРБ
Прэм’ера кнігі Т. Красновай-Гусачэнкі “Гэта кніга дзецям пра ўсё на свеце”	сельская бібліятэка аграгарадка Гаршчэўшчына
<b><i>ДУК “Ушацкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Літаратурная вечарына “У глыбіні жыцця” (да 95-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна)	ЦРБ, студзень
Дзень роднай мовы “Павучымся беларускаці!”	ЦРБ, люты
Фальклорнае свята “Жывая вада з ушацкіх крыніц”	ЦРБ, люты
Свята народнага календара “А на Масленку!”	Жарская сельская бібліятэка, люты
Фолк-вандроўка “У пошуках папараць-кветкі”	Ільшынская і Арэхаўская сельскія бібліятэкі, ліпень
Вечар паэзіі да 70-годдзя з дня нараджэння А. Салтука “Паэзія – гэта натхненне”	Глыбачанская сельская бібліятэка, жнівень
Падарожжа па творчасці С. Законнікава “Пра тых, каго люблю і памятаю” (да 70-годдзя з дня нараджэння паэта)	Вяркудская сельская бібліятэка, жнівень

<b><i>ДУК “Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Дзень пісьменніка “Чалавек вялікай душы і таленту” (да 95-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна)	Новалукомльская гарадская бібліятэка, студзень
Караван кніг “Дзе жыве жар-птушка” (да 60-годдзя з дня нараджэння У. Ягоўдзіка)	Лукомльская сельская бібліятэка, люты
Гадзіна байкі “Стракучая крапіва” (да 120-годдзя з дня нараджэння К. Крапівы)	Альшанская сельская бібліятэка, сакавік
Юбілейныя чытанні “Табе, мой краю родны...” (да 135-годдзя з дня нараджэння Я. Журбы)	Чашніцкая раённая дзіцячая бібліятэка, красавік
Дзень беларускай дзіцячай літаратуры “Мову родную люблю”	Лукомльская сельская бібліятэка, красавік
Літаратурны ранішнік “Чароўная краіна Васіля Віткі”	Чарэйская сельская бібліятэка, май
Літаратурна-музычная кампазіцыя “Мой беларускі, мой адзіны край...” (да 80-годдзя з дня нараджэння Г. Бураўкіна)	Чашніцкая гарадская бібліятэка, жнівень
Вечар паэзіі “Нязгасныя сузор’і” (да 70-годдзя з дня нараджэння С. Законнікава)	Чырвонараніцкая сельская бібліятэка, верасень
Музычна-літаратурны вечар “Паэт народны – паэт сапраўдны” (да 85-годдзя з дня нараджэння Н. Гілевіча)	Чашніцкая гарадская бібліятэка, верасень
Свята пісьменства “Духоўная кніга – крыніца вялікай мудрасці”	Красналуцкая сельская бібліятэка, верасень
<b><i>ДУК “Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Акцыя “З любоўю да роднага слова”	Пялікаўская сельская бібліятэка, люты
Фальклорная вечарына “Ходзіць, ходзіць Каляда ад двара і да двара”	ЦРБ, люты
Літаратурная сустрэча “Прости, весна, меня за искренность” з Н. Батраковай	ЦРБ, сакавік
Краязнаўчая экскурсія па шаркаўшчанскім краі “Нам ёсць чым ганарыцца”	ЦРБ, сакавік
Фальклорнае свята “А я мару, што сюды я вярнуся, сваёй вёсцы нізка пакланюся”	Зоркаўская сельская бібліятэка, жнівень
Сустрэча з членамі літаратурнага аматарскага аб’яднання “Світанак” “Упаў радок на белы ліст паперы”	Сталіцкая сельская бібліятэка, верасень
Літаратурна-музычная кампазіцыя “Роднага слова верны абаронца” (да 85-годдзя з дня нараджэння Н. Гілевіча)	Лужкаўская сельская бібліятэка, верасень
Творчы партрэт “Мікола Воранаў – наш зямляк”	Вялікасельская сельская бібліятэка, снежань
<b><i>ДУК “Шумілінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>	
Літаратурны вечар “Памяці слаўтага земляка” (да 70-годдзя з дня нараджэння А. Салтука)	ЦРБ, жнівень
Літаратурнае свята “Хто смяецца апошнім” (да 120-годдзя з дня	Дзіцячая бібліятэка, сакавік

нараджэння К. Крапівы)	
Літаратурная вандроўка па творах У. Ягоўдзіка “Рэха нашай абыякавасці”	Башнеўская сельская бібліятэка, люты
Свята “Роднага слова ўсмешка”, прысвечанае Міжнароднаму дню роднай мовы	Дабейская сельская бібліятэка, люты
Літаратурная гадзіна “Малітва за Беларусь” (да 80-годдзя з дня нараджэння Г. Бураўкіна)	Мішневіцкая сельская бібліятэка, жнівень
Тэматычная сустрэча “Свидание с талантом” (знаёмства з творчасцю віцебскай паэтасы і выканаўцы эстрадных песень В.У. Грэчанік)	ЦРБ, студзень

**Інфармацыя аб мерапрыемствах, прысвечаных святкаванню 125-годдзя з дня нараджэння паэта М. Багдановіча і 95-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі І.П. Шамякіна**

<b>Назва мерапрыемства</b>	<b>Тэрмін выканання</b>	<b>Адказныя за выкананне</b>
Бібліятэчная выстава “Выпрабаванне на сталасць”: да 95-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна	студзень	Адамян Т.М. ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”
Акцыя “Чытаем Багдановіча разам” (стварэнне відэаролікаў з удзелам чытачоў бібліятэкі)	верасень	Адамян Т.М. ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”
Выстава-прагляд “Светлы след будзе вечна жывым...”: да 125-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча	верасень	Адамян Т.М. ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”
Чытацкая канферэнцыя “Пісьменніцкае сэрца на далоні”: да 95-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна	15 студзеня	ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска” Бібліятэка імя Я. Маўра
Літаратурна-музычная вечарына “І вее верш мой дзіўнай казкай...”: да 125-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча	9 снежня	ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска” Бібліятэка імя М. Горкага
Відэапрэзентацыя “Гонар і пашана”: да 95-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна	студзень	ДУК “Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” Раённая бібліятэка
Літаратурна-музычная кампазіцыя “Дзіўная зорка Максіма Багдановіча”	снежань	ДУК “Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” Дзерабіна І. Бібліятэка імя У. Корбана
Паэтычна-музычная гасцёўня “І застаўся ты ў нашых душах”: да 125-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча	снежань	ДУК “Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” Бібліятэка-філіял № 10
Акцыя “Павіншуй пісьменніка – прачытай кнігу” (прымеркавана да юбілейных дат М. Багдановіча і І. Шамякіна)	на працягу года	ДУК “Глыбоцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” Раённая бібліятэка
Літаратурны партрэт “Светлая зорка Шамякіна”: да 95-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна	28 студзеня	ДУК “Дубровенская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” Бібліятэка аграгарадка Зарубы
Інфармацыйнае выданне “Звініць твой голас малады”: да 125-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча	снежань	ДУК “Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” Раённая бібліятэка

Літаратурна-музычная кампазіцыя “Светлы след будзе вечна жывым...”: да 125-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча	снежань	ДУК “Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” Раённая бібліятэка
Літаратурнае падарожжа “Краю мой родны!”: да 125-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча	снежань	ДУК “Сенненская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” Сенненская ЦРБ
Тэматычны вечар “Святло паэзіі Максіма Багдановіча”	снежань	ДУК “Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” Раённая бібліятэка
Літаратурна-музычная вечарына “І зорка гарыць, і не вяне вянок...”: да 125-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча	снежань	ДУК “Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” Коханаўская гарпасялковая бібліятэка
Вечар-партрэт “Сэрца на далоні”: да 95-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна	студзень	ДУК “Чашніцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” Дварэцкая сельская бібліятэка
Тэматычны вечар “Чалавек вялікай душы і таленту”: да 95-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна	студзень	ДУК “Чашніцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” Новалукомльская гарадская бібліятэка
Літаратурная вечарына “Нязгаснаю зоркай ты ў небе Радзімы навекі!”: да 125-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча	снежань	ДУК “Чашніцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” Дзіцячая бібліятэка
Конкурс на лепшае прачытанне вершаў “У вянок Максіму Багдановічу”	лістапад	ДУК “Шаркаўшчынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” Іёдская сельская бібліятэка

## Выставачныя праекты

Назва мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказны за выкананне
<b><i>ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”</i></b>		
Мастацкая выстаўка У. Вітко і прэзентацыя кнігі “Лёс і мастацтва” (праект “Адлюстраванне”)	студзень	Адамян Т.М.
Мастацкая выстаўка студэнтаў УА “Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт” (выкладчыкі Н. Лісоўская і Н. Тарабука) (праект “Адлюстраванне”)	люты	
Цыкл “Стыль жыцця” (сустрэчы з майстрамі беларускіх народных рамёстваў). “Карціны з кветак” (фларыстыка)	сакавік	
Мастацкая выстава навучэнцаў УА “Школа мастацтваў “Маладзік” (выкладчык М. Шутко)	II кв.	
Выстава карцін самадзейнага мастака з абмежаванымі магчымасцямі А. Маханькова “Палітра жыцці”	красавік	
Мастацкая выстава М. Цыбульскага і прэзентацыя бібліяграфічнага паказальніка “Міхась Цыбульскі”	III кв.	
Мастацкая выстава А. Салаўёва і прэзентацыя каталога “Аляксандр Аляксандравіч Салаўёў. Інтуіцыя творчасці”	III кв.	
Мастацкая выстава У. Літвіна	верасень	
Мастацкая выстава Ф. Гумена	верасень	
Выстава дэкаратыўна-прыкладнай творчасці інвалідаў па зроку “Все краски мира я вижу сердцем” (у рамках месячніка “Белая трость”)	IV кв.	
<b><i>ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска”</i></b>		
Дзейнасць творчага выставачнага праекта “Палітра захапленняў” (па асобным плане)	на працягу года	Данілава Г.Г. ЦГБ імя М. Горкага
<b><i>ДУК “Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка”</i></b>		
Сумесны арт-праект “Шлях да майстэрства” (цыкл выстаў творчых работ) з ДУДА “Палац дзяцей і моладзі г. Наваполацка” і аддзяленнем дзённага знаходжання пажылых людзей пры Наваполацкім тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва	на працягу года	Наважылава Н.М.



Персанальная выстава работ Н. Каржыцкай “Натюрморт: знакомый и незнакомый”	люты	
Персанальная выстава работ маладой мастачкі М. Прасвірынай-Гейн (графіка, гравюра)	жнівень	
Арт-выстава работ фіналістаў рэгіянальнага конкурсу фотамастацтва (арганізатар – сацыяльна-культурная установа ПАТТЕРН)	снежань	
Выстава работ дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва “У истоков мастерства” вучняў Наваполацкай мастацкай школы імя І. Хруцкага	снежань	
<b><i>ДУК “Віцебская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>		
Прэзентацыя творчых выстаў мастакоў Віцебшчыны (С. Баранкоўская, В. Балтовіч, С. Сянько)	на працягу года	Нісневіч Г.Д.
Фотавыстава “Свет і Чарнобыль: падзеі, факты вачыма мастакоў”	красавік	
Фотаконкурс “Селфі з любімай кнігай”	май	
Фотаконкурс “Стоп-кадр”	верасень	
<b><i>ДУК “Верхнядзвінская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>		
Выстава-галерэя работ мастакоў-юбіляраў Верхнядзвінскага раёна “Магія талентаў яркіх, самабытных”	студзень	Куўшынава Л.А.
<b><i>ДУК “Докшыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>		
Краязнаўчая выстава “Нясуць Дняпру і Нёману даніну” (да 220-годдзя герба г. Докшыцы)	студзень	Карэпанавы І.В.
Конкурс агітплакатаў “Нет – табаку, алкаголю, наркотикам”	чэрвень	
<b><i>ДУК “Лепельская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”</i></b>		
Выставы творчых работ жыхароў горада “Творческий калейдоскоп” ў галерэі “Арт-Лепель”	ІІІ–ІІІІ кв.	Тарасава І.У.
Выставы творчых работ навучэнцаў ДШМ “Путешествие в страну творчества” ў галерэі “Арт-Лепель”	І–ІІ кв.	